

Тэлесеткі

**ФАКТАР ТАЛЕНТУ**

Перадкастынг беларускай версіі аднаго з самых папулярных у свеце талент-шоу «Х-Factor» прайшоў у мінулыя выхадныя ў Гродне. Перад прадзюсарскай групай праекта ў чатырох конкурсных намінацыях выступіла амаль 200 выканаўцаў, як прафесіяналаў, так і аматараў і нават тых, хто ніколі раней не выступаў перад публікай. А ў чарзе ахвотных на парадак больш — папярэдне зарэгістравалася каля 2500 чалавек!

Ужо ў гэтую суботу і нядзелю адборы працягнуцца ў Магілёве — з 12 да 20 гадзін усіх ахвотных чакаюць у малой зале Палаца культуры (Пушкінскі праспект, 7). «Улічвайце, што спяваць трэба а капэла, таму адказна падыходзьце да рэпертуару. Неабходна выбраць такія песні, якія максімальна раскрыюць ваш вакальны талент, пакажуць вас з найлепшага боку», — раіць кандыдатам **выканаўчы прадзюсар беларускага «Х-Factor» Вольга ШЛЯГЕР**. Таксама давядзецца адкласці ўбок музычныя інструменты і максімальна сканцэнтравана — у кожнага артыста ёсць усяго некалькі хвілін, каб зрабіць уражанне на журы.

Самыя яркія нумары трапяць на тэлекастынгі — іх запішучь улетку, а ўдзельнікаў збяруць у трэніровачным лагеры для далейшай работы. Шоу стартуе ў эфіры ў верасні. Пераможцу ж, нагадаем, вызначаць глядачы напрыканцы года.

**Вікторыя ЦЕЛЯШУК.**

**ШАХМАТНЫ КЛУБ**

Выпуск № 90

Наступную задачу склаў для нашых чытачоў Міхаіл Кошаль з Мінска (гл. дыяграму).

**Белыя:** Крd7, Фg4, Сb8, Кd3 (4)

**Чорныя:** Крd5, Сg7 (2)  
Мат за 2 ходы.

Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул. Хмяльніцкага, 10А, Мінск, 220013) або на электронны адрас вядучага аддзела: [vadim\\_pe67@mail.ru](mailto:vadim_pe67@mail.ru)

Прапануем знайсці выйгрыш за белых у наступнай пазіцыі з практычнай партыі.



На хвалі

**«МАЛАДЫЯ ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСІ» ЗАСПЯВАОУ ПРА ВЯЛІКУЮ ПЕРАМОГУ**

Першы канал Беларускага радыё аб'явіў аб старце прыёму заявак для ўдзелу ў IX Рэспубліканскім творчым радыёконкурсе «Маладыя таленты Беларусі». Сёлета ён прысвечаны 75-годдзю Вялікай Перамогі.

Творчае саборніцтва будзе праводзіцца з сакавіка да красавіка ў шасці намінацыях: «Эстрадны вакал» (салісты/ансамблі), «Інструментальная музыка» (салісты/ансамблі) і «Спадчына» (салісты/ансамблі). Падаць заяўку могуць хлопцы і дзяўчаты ва ўзросце ад 10 да 21 года — навучэнцы дзіцячых музычных школ і ССНУ, а таксама ўдзельнікі музычных і эстрадных студый, студэнты ВНУ. Прэтэндэнтам у намінацыі «Эстрадны вакал» варта рыхтаваць тры рознахарактарныя песні, адна з іх павінна быць прысвечана Вялікай Перамозе. Намінацыя «Інструментальная музыка» патрабуе тую ж колькасць твораў (адзін з якіх — беларускага аўтара). А намінацыя «Спадчына» прапануе пагрузіцца ў свет песеннага фальклору і этнічнай музыкі, выканаўшы тры творы па-беларуску.

Уладальнікі Гран-пры і лаўрэаты I прэміі мінулага конкурсу не могуць браць удзел у намінацыі, у якой былі адзначаны раней. Навіны праекта і падрабязнасці глядзіце на сайце [www.radio1.by](http://www.radio1.by). Заяўку на ўдзел трэба паспець даслаць да 31 сакавіка.

**Алена ДРАПКО.**

Вольга Бадэлька — Эмрэ Кан. 1. с4 g6 2. Кс3 с5 3. Кf3 Сg7 4. g3 Кс6 5. Сg2 е5 6. 0-0 Кge7 7. Ке1 0-0 8. а3 а5 9. Кс2 d6 10. d3 Сс6 11. Ке3 Лb8 12. Кеd5 Сс8 13. Лb1 К:d5 14. cd Кd4 15. е3 Кf5 16. b4 cb 17. ab Cd7 18. Са3 b5 19. ба Ф:a5 20. Сb4 Фb6 21. Ке4 h5 22. h3 Лfd8 23. g4 hg 24. hg Kh6 25. Фd2 Ла8 26. g5 Кf5 27. Кf6+ С:f6 28. gf Крh7 29. е4 Кd4 30. Крh2 Лg8 31. f4 Лh8 32. Крg3 ef+ 33. Л:f4 g5 34. Лg4 Ке2+ 35. Ф:e2 Крg6 36. е5 de 37. Се4+ Кр:f6 38. Лf1+, 1:0.

У Мінску адбыўся штогадовы Мемарыял Д. Бранштэйна па хуткіх шахматах. Сярод 86 удзельнікаў (амаль усе — з Беларусі, толькі па адным з Расіі, Літвы і Сербіі) было чатыры гросмайстры, тры міжнародныя майстры, шэсць майстроў ФІДЭ і два жаночыя майстры ФІДЭ. Перамог міжнародны майстар Валерыі Смірноў — 8 балаў з 10. Другое—шостае месцы падзялілі гросмайстар Юрый Ціханаў, майстры ФІДЭ Яна Льючык, Ягор Філіпец і Максім Рунец (усе — Беларусь), гросмайстар Аляксандр Рустэмаў (Расія) — па 7,5 бала.

**Вадзім ЖЫЛКО.**

У такім парадку іх размеркавалі дадатковыя паказчыкі.

Яна Льючык — Валянцін Ежаль. 1. е4 d5 2. ed Ф:d5 3. Кс3 Фd6 4. d4 Кf6 5. Кf3 а6 6. g3 g6 7. Сg2 Сg7 8. 0-0 0-0 9. Сg5 Кс6 10. h3 Cf5 11. а3 Lad8 12. Ле1 Фd7 13. Ке5 Ф:d4 14. К:c6 bc 15. Ф:d4 Л:d4 16. Л:e7 Лс8 17. Лае1 Се6 18. Cf4 Ке8 19. С:c6 Кd6 20. Cd7 С:d7 21. Л:d7 Кс4 22. Л:c7 Л:c7 23. Ле8+ Cf8 24. Чb6, 1:0.

Мікіта Маёраў фінішаваў восьмы ў французскім Рашфоры (86 гульцоў). Аляксей Фёдараў заняў 26-е месца з 248 у Празе. У Гродне ў Алімпійскіх днях моладзі (2003 года нараджэння і маладзей) удзельнічалі шэсць камандаў па чатыры юнакі і дзве дзяўчыны ў кожнай. Прызваваю тройку склалі зборныя Віцебскай вобласці, Брэсцкай вобласці і горада Мінска.

Рашэнне задачы з мінулага выпуску: 1. Са6! Кр:a6 2. Крb8, 1...с5 2. Сb7, 1...Кра8 2. Сb6. Першыя правільна адказалі Уладзімір Ізотаў, Ігар Ананіч, Васіль Жуковіч, Васіль Барысевіч, Віктар Жук.

**ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ**

Сядзі і глядзі

**ВЕЖА З ЦАГЛІНАК РОЗУМУ**

На тэлеканале «Беларусь 2» у канцы сакавіка стартуе інтэлектуальна-забаўляльнае шоу «Вежа» — наглядная дэманстрацыя таго, што на айчынным тэлебачанні ўмеюць прыдумляць і ўласныя праграмы на годным узроўні.

Ідэя новага шоу з'явілася ў Ягора Шолькіна і Германа Малышчыцкага пасля доўгіх пошукаў. Здымкі першага сезона завершаны, і ў хуткім часе публіка ўжо зможа назіраць за гульнёй тых камандаў, якія першыя выпрабавалі сябе і свае веды ў новым фармаце.

— Мы аналізавалі шматлікія віктарыны па ўсім свеце і імкнуліся стварыць нешта зусім не падобнае на праграмы такога кшталту, што ўжо існуюць у тэлепрасторы. Да таго ж хацелася зрабіць праект, дзе прысутнічала б і нацыянальная ідэя. Пачалі глядзець нашы сімвалы, і Белая вежа стала, можна сказаць, правабразам нашай «Вежы». Спрабавалі розныя варыянты, а потым адштурхнуліся ад простага — зрабілі стаўку на эмоцыі, а для пабудовы вежы сталі выкарыстоўваць кубікі з няроўнымі краямі, — кажа **прадзюсар і кіраўнік праекта Ягор ШОЛЬКІН**.

У кожным выпуску шоу будуць удзельнічаць дзве каманды па тры чалавекі. У трох дзясціхвілінных турах кожная з іх назіпазвае «рэсурсы» для будаўніцтва вежы ў фінале. У першым туры каманды па чарзе адказваюць на пытанні, у другім кожны

ўдзельнік піша свае адказы асобна на паперы, а ў трэцім туры — на агульнае пытанне каманды навывперадкі шукаюць адказ. Пры гэтым на любым этапе гульні за няправільны адказ гульцоў чакае пакаранне: пабудова той самай вежы.

Аднаго толькі інтэлекту недастаткова для перамогі. Неабходныя яшчэ логіка, псіхалогія, тактыка і вера ў тое, што тэорыя імавернасцяў будзе на вашым баку. У супергульні вежа таксама вырашае ўсё, але ўжо па сваіх правілах: колькасць набраных балаў вызначае секунды, за якія каманда будзе вежу, а лічба няправільных адказаў — колькі элементаў трэба скарыстаць у будаўніцтве. Што да самога прыза, то ў новым шоу можна выйграць вандроўку для ўсёй каманды. Пакуль сярод варыянтаў на выбар — трохдзённая паездка ў Амстэрдам з магчымасцю паглядзець Манетную вежу, ваяж у Прагу, каб завітаць на вежу на Карлавым мосце, ці вандроўка ў Парыж да вежы Манпарнас. Скарыстацца сваім прызам можна на працягу года.

У першым сезоне змагацца будуць каманды журналістаў, артыстаў опернага і Купалаўскага тэатраў, гімнастаў, удзельнікаў ралі «Дакар» і многія іншыя. Стваральнікі праекта адзначаюць, што спачатку каманды набіралі сярод ахвотных, а ў перспектыве іх, магчыма, будуць зацвярджаць праз адборы.

Вядучым новага праекта стаў Васіль Чэхаў, вядомы па рабоце на радыё і ў



праекце «Вячэра не патрэбная» на «Беларусь 2». Яго кандыдатуру зацвердзілі без кастынг, хоць папярэдне разглядалі іншых прэтэндэнтаў. Самым складаным аказалася не зняць праект, а вырашыць усе пытанні наконт вежы: элементы для яе пабудовы распрацоўвалі з дапамогай матэматычнай праграмы, але пры іх вырабе ўзніклі пытанні і замінакі з выбарам матэрыялу (спыніліся на гукаізаляцыйных лістах, якія грунтвалі і потым фарбавалі) — каб ён быў зручны і бяспечны для гульні. Разам з тым быў важны і момант нечаканасці — узводзіць вежу павінна быць насамрэч складана. І ўсё ж тэорыя імавернасцяў на пытанне «быць праекту ці не быць» дала станоўчы адказ.

Ужо ў наступную суботу, 28 сакавіка, назірайце за гульнёй на «Беларусь 2».

**Алена ДРАПКО.**

**Фота**  
**Белтэлерадыёкампаніі.**

**«Смачны надвячорак са «Звяздой!»**

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на II квартал або I паўгоддзе 2020 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выражайце і дасылайце да 13 красавіка ў рэдакцыю на адрас: вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, Мінск, 220013.

**Сярод падпісчыкаў 17 красавіка 2020 года будуць разыграны 7 тэрмасаў з лагатыпам «Звязда» і суперпрыз — грыль-барбекю Sundays Allan.** Вынікі будуць апублікаваны ў газете «Звязда» да 27 красавіка 2020 года.

Прызны можна будзе атрымаць у рэдакцыі да 30 чэрвеня 2020 года пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на II квартал або I паўгоддзе 2020 года і пашпарта. Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца. Умовы рэкламнай гульні «Смачны надвячорак са «Звяздой» чытайце ў нумары 49 газеты «Звязда» ад 12.03.2020 г.

**Тэлефон для даведак (017) 263 66 73.**

Тэрмін правядзення гульні — з 14.03.2020 г. да 30.06.2020 г.  
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 3758 ад 06.03.2020 г., выдадзена Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.



**Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на II квартал або I паўгоддзе 2020 года**

Прозвішча, імя, імя па бацьку \_\_\_\_\_

Падпіска аформлена і аплачана ў \_\_\_\_\_ (адрэсаванне сувязі)  
на II квартал або I паўгоддзе 2020 года

Жатні адрас і тэлефон \_\_\_\_\_ (абавязкова) \_\_\_\_\_ (індэкс)

**Удачы ў розыгрышы!**